



МАСТАЦКАЯ
МОВА
МАЯ ДАНЦЫГА

9

ЛЕГЕНДАРНЫМ
«ХАРОШКАМ» —
45

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

20

САКАВІКА 2019 г.

СЕРАДА

№ 52 (28919)

ЛІЧБА ДНЯ

7 млрд рублёў

склаў рознічны тавараабарот у студзені — лютым 2019 года, або 105,1 % у супастаўных цэнах да ўзроўню студзеня — лютага 2018-га, паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Рознічны тавараабарот арганізацый гандлю, на які прыйшлося 90,2 % рознічнага тавараабароту краіны, у студзені — лютым склаў Br6,3 млрд, або 107,4 % у супастаўных цэнах да адпаведнага перыяду папярэдняга года. Аптovy тавараабарот у студзені — лютым склаў Br14,9 млрд, або ў супастаўных цэнах 100,1 % да ўзроўню студзеня — лютага 2018 года. Аднадзённы рознічны тавараабарот у разліку на душу насельніцтва з пачатку года склаў Br12,5 супраць Br11,2 за аналагічны перыяд папярэдняга года.



Пейзажы з родных берагоў



Фота: Анатоль КІПЕШЧУКА

Клара БОНДАРАВА — студэнтка 1-га курса мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, будучы педагог-мастак. Дзяўчына нарадзілася ў прыгранічным пасёлку Друя Браслаўскага раёна, маляваць пачала з маленства,

займалася ў студыі браслаўскага мастака Міхаіла Ставіцкага. Калі Клара наведвае сваю радзіму, яна не развітваецца з эцюднікам, з натхненнем малюе абрысы родных куточкаў, робіць накіды для будучых палотнаў.



КОРАТКА


• У Японіі плануюць на заканадаўчым узроўні забараніць фізічныя пакарэнні дзяцей.

• Стаўкі акцызаў на аўтамабільнае паліва павышаныя ў Беларусі, і сёння на яго вырастаць аптovy цэны.

• Беларусь Данііл Дубар стаў удзельнікам чатырохмесячнага эксперыменту SIRIUS-19, які імітуе палёт на Месяц.

• 100 выпускнікоў ВУУ не прыбылі на працу па размеркаванні ў 2018 годзе.

• Учора ва ўзросце 93 гадоў памёр народны артыст СССР рэжысёр Марлен Хуцыеў.



ВЯСНА З ПАХАМ КУРОДЫМУ

Як без рызыкі навесці парадак на падворку?

Хоць экалагі і ратавальнікі даўно кажуць ва ўнісон аб тым, што карысць ад выпальвання травы мінімальна і непаўнаўнальная са шкодай, якую тое наносіць жывёльнаму і расліннаму свету, — усё роўна год ад году людзі пазбаўляюцца на падворках ад мінулагодняй расліннасці прымітыўным і небяспечным спосабам. Які, аднак, перыядычна прыводзіць і да трагедыі.



Першая ахвяра веснавых палаў у Беларусі з'явілася ўжо ў мінулыя выхадныя. У суботу ў аграгарадку Ліскі Рэчыцкага раёна мужчына прыйшоў адведаць маці. Але ўбачыў на прысядзібным участку сляды ад пажару і... цела. Па папярэдняй версіі, жанчына зладзіла выпальванне травы, а калі сітуацыя выйшла з-пад кантролю, спрабавала самастойна справіцца з агнём. Аднак страціла прытомнасць, упала і выбрацца ўжо не змагла...

СТАР. 3

Майстар-клас

У ЛІТАРАТУРНУЮ ВАНДРОЎКУ ПА НЯСУМНЫМ МАРШРУЦЕ

Як ператварыць звычайны ўрок
беларускай літаратуры
у творчую майстэрню?

«Для масквічоў вельмі важная «нядобрая кватэра» з рама на Міхаіла Булгакава, для лонданцаў — пакой Гары Потэра, для жыхароў Стакгольма — дах, на якім жыў Карлсан, для веронцаў — грабніца Джульеты. Ёсць і ў беларускай сталіцы месцы, апісаныя ў вядомых творах. Дык чаму б іх не папулярываваць?» — разважае настаўніца беларускай мовы і літаратуры мінскай сярэдняй школы № 178 Таццяна КАНДРАШОВА, пераможца конкурсу метадычных распрацовак урокаў пазакласнага чытання «Урокі сучаснасці», які ўжо другі раз арганізавала для педагогаў газета «Літаратура і мастацтва».

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



Працягваецца падпіска на II квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ - БУДЗЕ ЦІКАВА!